

«ПАЧУТЫЯ ПАВІННЫ БЫЦЬ УСЕ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустрэўся са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Андрэйчанкам.

Размова зайшла як пра папярэднія вынікі работы ніжняй палаты беларускага парламента шостага склікання, так і пра тое, якім кіраўнік дзяржавы бачыць будучы склад дэпутацкага корпуса.

«У нас застаўся шэраг найважнейшых пытанняў, якія мы не можам не разгледзець сённяшнім складам (Палаты прадстаўнікоў. — **Зв.**»). Так было заўсёды. Мы ўступаем у новы год — фінансавы, эканамічны — як заўгодна яго можна называць. Досыць важны палітычны перыяд перажываем, ці тое яшчэ будзе ў наступным годзе! Таму нам надзвычай неабходна разгледзець і прыняць асноўныя планавыя-фінансавыя дакументы на будучы год: прагноз развіцця і бюджэт», — абазначыў галоўную тэму гутаркі кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка ўхваліў практыку сумеснай работы дэпутатаў і Савета Міністраў над бюджэтным пакетам і напрасіў яе актывізаваць. «На фінішы трэба бегчы больш хутка і прыгожа. Каб гэта запомнілася людзям», — правёў ён аналогію.

Прэзідэнт выказаў пажаданне сустрэцца з дзеючымі парламентарыямі, каб падзякаваць ім. «Вельмі правільна многія спецыялісты кажучы: усё, што мы зрабілі, гэта зроблена не толькі Прэзідэнтам. Лёс такі ва ўсіх, што звычайна гэта асацыююць з першай асобай, але ж працаваў не толькі Лукашэнка, Андрэйчанка, Мясніковіч, Качанова і іншыя. Працавалі ж тысячы людзей. І перш за ўсё, парламентарыі», — растлумачыў ён, маючы на ўвазе галоўнае дасягненне заканадаўчай і прадстаўнічай улады — стабільнасць у грамадстве.

«Мы памятаем, што рабілася ў першым нашым незалежным парламенце,

што было ў другім, калі браць гады суверэннай Беларусі. І гэта ўсё ўкідвалася ў сферу жыцця людзей. Гэта не толькі нервалава нашых людзей, але і было для некага дрэнным прыкладам», — нагадаў кіраўнік дзяржавы.

Парламент вельмі вялікую ролю выконвае ў стабілізацыі грамадства, лічыць лідар краіны. «Гэта прадстаўнічы орган, не толькі вышэйшы заканадаўчы, таму трэба падзякаваць дэпутатам за гэта», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Пры гэтым ён заўважыў, што новае скліканне павінна быць яшчэ лепшым: «Калі (парламент. — **Зв.**») будзе гэтакі ж або горшы, значыць няма развіцця. Не ў крыўду дэпутатам гэта сказана. І пасля мяне, і пасля цябе, і пасля дэпутатаў павінны прыйсці людзі лепшыя, якія павядуць рэспубліку наперад, калі гэта спатрэбіцца».

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў парламенце павінны быць прадстаўлены ўсе слаі грамадства. «Я вельмі хацеў бы, каб актыўныя грамадскія арганізацыі, партыі (калі яны сапраўдныя партыі па законе) прадстаўлялі і абаранялі сваіх кандыдатаў».

Беларускі лідар паўтарыў, што гэта яго прынцыповая пазіцыя — пачуты павінны быць усе слаі грамадства. «Яны, магчыма, думаюць некалькі інакш, чым сярэднія слаі насельніцтва, чым рабочыя, сяляне і частка інтэлігенцыі, але яны так думаюць, гэта частка нашага грамадства, — сказаў ён пра самае маладое і самае сталае пакаленне. — І мы павінны чуць іх голас. І я не хаваю — мы павінны такіх дэпутатаў прасоўваць і падтрымліваць. Мы не будзем стаяць убаку. Галоўнае, каб было стабільна, і каб ва ўладу, у парламент прыйшлі адэкватныя, нармальныя людзі, якія не разбураць будучы, а ствараць. І пажадана — на тым падмурку, які сёння створаны ў нашай Беларусі».

Аляксандр Лукашэнка таксама закрываў пытанне запатрабаванасці дэпутатаў, чые паўнамоцтвы заканчваюцца. «Мы не павінны кінуць іх на волю лёсу, — сказаў ён. — Тыя, хто не будзе абраны, тыя, хто, магчыма, бачыць сябе ў гаспадарчай рабоце, у органах улады і гэтак далей... Усё ж такі гэты перыяд (дэпутацтва. — **Зв.**») — вельмі добрая школа. Гэта не танна было — навучаць. Дэпутат навучаўся, нягледзячы на свой узрост. Таму тыя, хто захаце працаваць на карысць Беларусі і заўтра — мы іх не павінны згубіць, як гэта было ў мінулыя часы. Трэба іх працаўладкоўваць у залежнасці ад іх жадання працаваць у прафесіяналізму. А прафесіяналаў там шмат».

Прэзідэнт нагадаў спікеру ніжняй палаты, што ў парламенце важна захаваць пераемнасць: трэба настойваць, каб 30—35 працэнтаў старога складу ішлі на пераабранне. «Інакш прыйдуць усе цалкам новыя людзі і іх трэба будзе паўтара года навучаць. Таму пажадана ядро цяперашняга парламента захаваць», — выказаў ён сваё бачанне.

Яшчэ адно пажаданне кіраўніка дзяржавы — не менш за 30 працэнтаў заканадаўцаў павінны быць жанчыны. «Мы ўжо ўпэўніліся, траціна парламента — жанчыны — гэта стабільны парламент, — сказаў ён. — Гэта вельмі моцны стабілізуючы фактар у любым грамадстве».

Пасля гутаркі з Прэзідэнтам Уладзімір Андрэйчанка паведаміў журналістам, што сустрэча кіраўніка дзяржавы з дэпутатамі традыцыйна пройдзе пасля завяршэння паўнамоцтваў дзеючага склікання і абрання новага складу Палаты прадстаўнікоў. Па словах спікера, Аляксандр Лукашэнка прапанаваў правесці такую сустрэчу ў Палацы Незалежнасці.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

МЫ НЕ ўПАДЗЁМ

Наша краіна паспяхова знаходзіць магчымасці кампенсатыі страт 3-за падатковага манеўру Расіі

Пра гэта, у прыватнасці, зайшла размова падчас даклада старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Юрыя Сянько Прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку.

Аляксандр Лукашэнка прайнфармаваў, што Дзяржаўны мытны камітэт на канец года будзе мець невялікае адставанне ў параўнанні з мінулым годам, звязанае з пошлінамі ад рэалізацыі нафтапрадуктаў, на якія паўплываў падатковы манеўр Расійскай Федэрацыі. «Што будзем з гэтым рабіць? Не будзем жа мы ўвесь час на каленях поўзаць перад сваім старэйшым братам і вымольваць нейкія крошкі. Мы павінны самі будаваць тут палітыку з усімі наступствамі, якія адсюль вынікаюць», — заявіў Прэзідэнт.

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што праблематыка страт ад падатковага манеўру нашых саюзнікаў не аднойчы была прадметам яго размовы з расійскім калегам і што ў найбліжэйшы час падчас абмеркавання праграмы сумесных дзеянняў давядзецца да гэтага пытання вярнуцца.

«Мяне цікавіць пытанне замяшчэння гэтых страт, кампенсатыі. І тое, што мы пры гэтых стратах мытных пошлін на нафтапрадукты, як вы плануеце, выйдзем на больш чым сто працэнтаў да ўзроўню мінулага года, значыць, што ўжо намацалі нейкія кірункі замяшчэння», — заўважыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Я вам скажу адкрыта: мы ні ў якім разе не павінны ні нахіліцца, ні ўпаці. Мы павінны вытрымаць паніжэнне гэтых пошлін і нашых даходаў і вытрымаць гэты падатковы манеўр».

Прэзідэнт дадаў, што механізмы кампенсатыі будуць таксама шукацца і па лініі «Белнафтахіма».

Старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта канстатаваў павелічэнне патоку грузаў праз беларускія ўчасткі граніцы. «Гэта стала магчымым дзякуючы пашырэнню інфраструктуры і выкарыстанню інфармацыйных тэхналогій, што зрабіла зручным перасячэнне мяжы ўсімі відамі транспарту праз нашы ўчасткі», — паведаміў Юрый Сянько.

Штодня беларускія мытнікі афармляюць каля шасці тысяч грузавікоў (на 200 адзінак больш, чым на працягу сутак летась), 17 тысяч легкавых аўтамабіляў і 73 тысячы чалавек (плюс 550 у параўнанні з сутачным аб'ёмам летась).

За восем месяцаў бягучага года на 54 тысячы грузавікоў больш перасекла беларускую мяжу, чым за леташні аналагічны перыяд. «Усяго на пагранічных пунктах мытнага афармлення было аформлена каля паўтара мільёна ўсіх адзінак транспарту, якія накіроўваліся праз нашы ўчасткі мяжы», — паведаміў журналістам паспешнай кірункі замяшчэння» дзяржавы Юрый Сянько.

Што датычыцца мытных плацяжоў, адставанне ў параўнанні з мінулым годам на 2,4 працэнта. «Па нафце і нафтапрадуктах мы згубілі агулам каля 520 мільёнаў рублёў, і гэта досыць складаная сітуацыя, кампенсавачь якую за кошт іншых плацяжоў няпроста», — сказаў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта. Па яго словах, удалося кампенсавачь 301 мільён беларускіх рублёў за кошт большай сумы, атрыманай ад падатку на дабаўленую вартасць, ад плацяжоў, якія былі ўплачаны фізічнымі асобамі пры ўвозе тавараў 3-за мяжы, у тым ліку па акцызах і ўтылізацыйным зборы.

Кампенсавачь страты ад падатковага манеўру расіян, на думку Юрыя Сянько, дазваляе перавага, якую перавозчыкі аддаюць Беларусі ў якасці транзітнай краіны. Галоўныя фактары — хуткасць і бяспека. «У Расійскую Федэрацыю пратранзітавана на 308 тысяч тон грузаў больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года, — дадаў ён. — Перавозчыкі выбіраюць нашы ўчасткі, бо тут бяспечна, спакойна і хутка можна аформіць грузы і даехаць да сваіх пунктаў прызначэння».

Летась мытнікі пачалі рэканструкцыю двух пунктаў пропуску — на латвійскім (Урбаны) і ўкраінскім (Верхні Церабжой) напрамках, сёння яны гатовы на 50 працэнтаў. «Урбаны нам важныя, бо ў 2021 годзе чэмпіянат

свету па хакеі, але ў 2020 годзе будзе завяршэнне», — запэўніў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта. Пры гэтым будаўніцтва вядзецца без закрыцця пунктаў пропуску.

Працягваецца ўдасканаленне мытнага афармлення і за кошт міжнароднай тэхнічнай дапамогі. «Мы прыцягнулі 23 мільёны еўра ў бягучым годзе. Яшчэ на шэсць мільёнаў у нас заключаны дагаворы-кантракты, згодна з якімі ў канцы 2019-га — пачатку 2020 года паступяць і сродкі, і абсталяванне на пагранічных пунктах», — расказаў журналістам Юрый Сянько. Ён дадаў, што гэта абсталяванне сур'ёзна дапамагае ў пошуку кантрабанды і дазваляе паскорыць працэс афармлення грузаў на мяжы.

Ёсць тыя, хто спрабуе выкарыстаць павелічэнне грузапатоку для парушэння заканадаўства, адзначыў кіраўнік ведамства, але беларускія мытнікі да гэтага гатовыя.

Такім чынам, Беларусь са сваімі пагранічнымі пунктамі мытнага афармлення і супрацоўнікамі выконвае функцыю па абароне не толькі сваёй краіны, але, па словах Юрыя Сянько, у большай ступені — партнёраў па Еўразійскім эканамічным саюзе. «Мы тут выступаем надзейным бар'ерам на шляху кантрабанды, якая перыядычна з'яўляецца на нашым участку мяжы», — рэзюмаваў ён.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Эканамікс

Кірмаш на памежжы

У Гродне тры дні доўжылася юбілейная выстаўка-кірмаш «Еўрарэгіён — Нёман — 2019»

Дваццаты раз горад стаў цэнтрам для сустрэч і перагавораў шырокага кола бізнес-партнёраў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі гандлёва-эканамічных службаў дыпламатычных прадстаўніцтваў трыццаці краін свету, акрэдытаваных у Беларусі. Падпісаны экспартныя кантракты на 20 мільёнаў долараў. Новым кірункам правядзення кірмашу-выстаўкі стала работа шматлікіх секцый і адукацыйных сесій.

У эпіцэнтры форуму

Спартыўны комплекс «Нёман» на тры дні ператварыўся ў выставачна-гандлёвую пляцоўку, дзе сваю прадукцыю дэманстравалі больш за 160 вытворцаў як Гродзенскага рэгіёна, так і замежжа.

Вялікая экспазіцыя была размешчана як на адкрытай, так і на закрытай пляцоўцы стадыёна. Тут можна было ўбачыць прадукцыю сельскай гаспадаркі, хімічнай, лёгкай, харчовай прамысловасці, машынабудавання, будаўніцтва і архітэктуры, а таксама сферы паслуг.

За 20-гадовую гісторыю межы форуму значна пашырыліся. Калі напачатку інтарэс да яго ў асноўным праяўлялі краіны-суседкі, то сёлета тут сустракалі гасцей з Вялікабрытаніі, Індыі, Лівіі, В'етнама, Францыі, Германіі, Парагвая, Бельгіі, ЮАР і многіх іншых краін. Усяго прыехалі дэлегацыі 30 краін свету.



grodnonews.by

Традыцыйным стала кітайскае прадстаўніцтва, пры гэтым колькасць правінцый-удзельніц павялічваецца. Сёлета далучылася дэлегацыя правінцыі Хайнань. У межах форуму прайшлі перагаворы аб бесперасадачных авіяпералётах паміж Гродна і сталіцай правінцыі.

Дагавор аб супрацоўніцтве падпісаны паміж Гродна і польскім горадам Скарыжыска-Каменна, які можа стаць прэзентацыйнай пляцоўкай для гродзенцаў на тэрыторыі Свентакшыскага ваяводства Польшчы.

Гасцей з расійскага Ніжняга Ноўгарада зацікавіла сувенірная прадукцыя, у прыватнасці вышыванкі з лёну, лянныя лялькі, а таксама іншыя сувенірныя вырабы.

Абмеркавалі трансгранічныя праекты

Турыстычны павільён стаў адным з самых папулярных на кірмашы. Тут можна было даведацца пра шырокі спектр турыстычных паслуг у рамках бязвізавай зоны.

Упершыню разам з дэманстрацыяй патэнцыялу працавала секцыя трансгранічнага супрацоўніцтва. Многія ўдзельнікі падзяліліся сваімі напраўкамі, расказалі пра праекты, якія здзейснілі апошнім часам. Напрыклад, створаны турыстычна-інфармацыйны цэнтр, распрацавана і вызначана 11 турыстычных маршрутаў, выдадзены даведнікі і карты.

Гродзенскі рэгіён паспяхова ўдзельнічае ў трансгранічных праграмах. Менавіта адсюль паступае больш за ўсё заявак. У першым конкурсе выйграла 14 праектаў ад 19 арганізацый вобласці. Цяпер атрымалі падтрымку праекты ў галіне спорту, культуры, аховы здароўя, адукацыі і іншых. Буйныя праекты рэалізуюцца Гродзенскай рэгіянальнай мытнай і абласным упраўленнем МНС. У хуткім часе будзе запушчаны наступны праграмыны перыяд на 2021—2027 гады. Новыя праекты рыхтуюць з горадам над Нёманам і літоўскія суседзі з Алітуса. Разам яны працуюць ужо 10 гадоў і маюць напраўкі на новую праграму.

Таксама ў межах форуму падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж Гродзенскай вобласцю і Падляскім ваяводствам Польшчы ў сферы турызму.

Аформіць дагавор і перакінуць патокі

Каб паспяхова гандляваць, трэба яшчэ і правільна аформіць знешнегандлёвы дагавор. Таму ў межах кірмашу адбылася першая адукацыйная сесія, дзе прадстаўнікі Гродзенскага філіяла Беларускай гандлёва-прамысловай палаты патлумачылі ўсе нюансы заключэння дагавораў, асаблівасці правядзення біржавага гандлю, выкарыстання электронных гандлёвых пляцовак.

Ёсць выпадкі, калі пры няправільным заключэнні дагавора і невыкананні яго ўмоў узнікаюць фінансавыя-эканамічныя праблемы, страты, беларускім суб'ектам гаспадарання наносіцца значная шкода, — зазначыў **прадстаўнік Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Сяргей РАК**. — Таму варта добра арыентавацца ў нормах заканадаўства.

Увага аддавалася механізмам электроннага біржавага гандлю, рабоце адпаведных пляцовак. Па выніках сесіі шэраг прадпрыемстваў выказаў жаданне акрэдытавацца на біржы. Яшчэ адна сесія была прысвечана пытанням дыверсіфікацыі рынкаў збыту беларускіх тавараў у краіны Афрыкі.

Маргарыта УШКЕВІЧ.